

# Савецкая Беларусь

Орган Цэнтральнага Вынану́чага Камітэту Саветаў БССР.

8-мы год выдання.

## Два рэжымы—дзьве палітыкі.

(Перадавы «Праўды» ад 17-га лютага).

Справа здача ўраду Беларускай Савецкай Рэспублікі на сесіі ЦВК ССР па статуту значэнню выходіць далёка за межы інтэрсаў беларускага працоўнага насельніцтва і нават за межы інтэрсаў усіх народаў ССР. «Беларуское пытальне» на сесіі ЦВК,—гэта траба прызначыць без усякай націялізацыі, без усякага павялічэння,—меса вядзінае міжнароднае значэнне.

Асаблівасці савецкай сістэмы вельмі выразна і відавочна выявіліся пры агаварэнні пытальне БССР на сесіі. Самая пастановка гэтага пытальня на пасяджэнні пашага вірхонага органу ёсьць факт прынцыпавой важнасці. Нізе ў сівеце, ні пры якім другім клясычным рэжыме, апроч савецкага, ня чувачь і ня відаць, каб складаная частка дзяржавы выступіла з справа здачай, як урад. У лепшым выпадку, спраўадаца «вобласці», рабіёну з той ці іншай ступенію маргарызмай «аўтаномнасці»—такі стэрэатыпны мадюнак усёды за савецкім рубляжом, ва ўсіх буржуазных парламентах і «парламентах».

На сесіі папалаў зусім іншы дух, зусім іншы атмасфера пры агаварэнні спраўадаца БССР. Німа «звычайнай» для высокіх законадаўчых установ капіталістичных краін нацыянальны грызун, німа ганобных крыкав у бою «пануючай нації», німа вострых супірэчнасці і канфліктаў, німа нацыянальнага «пытальня» ў простым сэнсе гэтага слова. Ёсьць іславія абставіны, супольная дружная праца прадстаўнікоў усіх нацыянальнасцей. Справа здача ўраду БССР, гэта—выступленне роўнапраўнага члена адзінага жалезнага спацнага калектыву народаў.

У спраўадаца мы запамінаем гаспадарчым і культурнымі ўзданіямі БССР, труднасцімі, доказамі працы, з тым, калі расла і макнела БССР, як яна з тэрыторыі з паўтарамі ўсім насельніцтвам зрабілася рэспублікай з 5.000.000 рабочых і сялян, як яна аўтадала ціпер усіх савецкага насельніцтва, як да не дадучаны Гомельскі і Речыцкі інвесты і г. д.

Даклад і спрэчкі па дакладу т. Адамовіча на малівалі нам зусім іншыя, чым той жудасны мадюнак, які разгортаеца побач, за рубяжом, у фашысцкай Польшчы, у Заходній Беларусі, якія знаходзіцца пад панаўнавем «маршалка» Шлеудзкага. Там іншы мадюнак, іншы ражым, іншыя палітыкі. Там «нацыянальное пытальне» ёсьць сынонім начувалага прыгнечання беларускага народа, там—рэзалюцыйнае нездавальненне сотнямі тысяч беларусоў, там, турмы перапоўнены перадавымі працаўнікамі, там кінчыя кадэй абурэнні, там шматтысічныя сялянскія демонстрацыі супроць улады, там бунты галодных і прынужаных, там арышты, правакацыі, разгром рэволюцыйнай грамады.

У нас, у БССР беларусізацыя апарату, там—гэта прымусовая палітыка, штучнае «запалчаньне».

Тут свабода разгортваеца беларуская культура, там яна систэматычна задушаеца.

Тут—сувязь працоўнага народу БССР з работамі і сялянамі ўсяго саюзу; там—сувязь польскага фашызму з замельнімі магнатамі Беларусі, прыгнечанье польскіх рабочых і беларускіх сялян.

Тут—рост давер'я беларускага народа да савецкай улады; там—турма і катарга для беларускага народа, рост нянявісці яго да паднімнага разжыму.

Тут дадучэнне Гомельшчыны да БССР, там—крайавы разгром грамады.

З кожным годам усё больш і больш узданіміца прынцыпіі нашай нацыянальной палітыкі. Усё яльней працягуеца яе вілікай ператвараючай рэзалюцыйнай сілой. Мы будзем працягваць гэту палітыку далей. Гэта палітыка усё больш і макней будзе прынігваць сімпаты ўсіх народаў і ў ССР і за яго межамі. І калі зарубажом, у Польшчы, фашысцкі ражым і яго палітыка будуть выклікаць абурэнне мас прыгнечаных націй і беларускага народа, у нас апошні разам з усімі народаам будзе дружна будаваць новую дзяржаву, і, не пакладаючы руку, праца з сімвалізмам.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЕТА.

№ 41 (1933) Субота, 19-га лютага 1927 г.

## III-Я СЭСІЯ ЦВК ССР.

### Папярэднія вынікі ўсесаюзнага перапісу.

Даклад т. Асінскага.

МАСКАВА, 17-П. Пасля дакладу Энукідэзэ сесіі ЦВК заслушала даклад старшыні Цэнтральнае Статыстычнае Управы Асінскага аб папярэдніх выніках усесаюзнага перапісу. У большасці раёнаў перапіс скончаны. У асобных раёнах, найбольш далёх, якія налічваюць назначную колькасць жыхарства, перапіс адкладзены на лета.

Зроблены падплік жыхарства вельмі блізкі да сапраўднасці. Агульная колькасць жыхарства Саюзу, водлуг папярэдніх даных, складае 144.805.000 чалавек. Па РСФСР жыхарства налічвае 99.670.000 чалавек, г. зи. 69 проц. ўсяго жыхарства Саюзу, па УССР—28.879.000 чалавек, ці 20 проц. па ЗСФСР—5.791.000 ці 4 проц. і па ВССР—4.926.000 чалавек, г. зи. калі 4 проц.

Калі параваньль лічбу ў 144,8 млн. чалавек з папярэднімі вылічэннямі жыхарства ў дарэвалюцыйных часах, дык мы маем, што на сучаснай тэрыторыі ССР у 1914 годзе, г. зи. папярэднім імперыялістичнае вайны пражывала 136,6 млн. чалавек. Перапіс 1920 году, не ахалішы цілага порогу раёнаў, дас лічбу жыхарства ў 131,5 млн. чалавек. Такім чынам, выхідзіць, што ў парапінані ў 1914 годзе адбылося скарочанне жыхарства на 4,1 млн. душ. Гэта прости вынік імперыялістичнае і грамадзянская вайна. Калі-ж вучытваць прырост жыхарства ў гэты перыяд, дык мы маем, што згубілі ў гэты перыяд 10,5 млн. чалавек.

У дадзены момант на парапінані ў давасенным часам жыхарства павялічылася на 9 млн. чалавек, г. зи. на 7 проц. Перапіс жыхарства дасьць самую агульную

Становішча транспарту і яго бліжэйшыя задачы.

Даклад т. Рудзутака.

МАСКАВА. На вічэрнім пасяджэнні 17-га лютага сесіі ЦВК заслушала даклад Наркома транспортнага Шляхах Рудзутака аб становішчы транспарту і яго бліжэйшых задачах.

Дакладныя зазначыў, што ў 1925-26 годзе пасяджэнні 17-га лютага не павінна ўважацца на яго бліжэйшых задачах. Але гэта не павінна ўважацца на яго бліжэйшых задачах.

Дакладныя зазначыў, што ў 1925-26 годзе пасяджэнні 17-га лютага не павінна ўважацца на яго бліжэйшых задачах.

Разымеры капітальных укладаў у транспарт прамысловасці ў гады будаўніцтва далёка не транспорт забясьпечані добра, дык у гэтым аздоблівася. У 1924-25 годзе ў прамысловасці было ўкладзена 245 міліёнія рублёў, у транспарт 141 міліён, у 1924-25 г.—339 з паловою міліёнія ў 181 міліён, у 1925-26 г.—779 міліёнія ў 216 міліёнія, а у 1926-27 г. у прамысловасці ўкладацца больш міліёнія рублёў, а у транспарте 315 міліёнія. Такое адставанье транспарту можа скаваць позніны ўнутры народнае гаспадаркі.

Новыя капітальныя ўклады ішлі, пераважна, на аздоблівасць чыгунаў, маство і капітальнае перадаванье некаторых адбудаваній.

Сёлеты мы дабудоўваем рабін распачатыя будавацца калініні. З новых калініні траба адзначыць Туркестанска-Сібірскую магістраль, эканамічна значэнне якое павінна ўзяць чыгункі, будаваныя да гэтага часу. Пытаванье аб плавнені чыгунаў будаўніцтва, які да гэтага часу быў поймаваў у загоне, на бліжэйшыя пяцігоддзі павінен быць адною з важнейшых задач. Прадукты прамысловасці ўкладацца на яго бліжэйшых задачах.

Фінансава становішча транспарту пасяджэнні 17-га лютага не павінна ўважацца на яго бліжэйшых задачах.

Цігавыя вучасткі трэба будзе прададзіць да 600-800 і тысячи вёрст і адмовіцца ад прыманія брыгад да цыгнікоў, зменьваючы іх праз 8 гадзін. Гэта дасьць нам магчымасць у пасяджэнні 17-га лютага 24 гадзін.

Вельмі важны для нас звяглівасць пытаванье аб змене сістэмы эксплуатаціі цыгнікоў. Цігавыя вучасткі трэба будзе прададзіць да 600-800 і тысячи вёрст і адмовіцца ад прыманія брыгад да цыгнікоў, зменьваючы іх праз 8 гадзін. Гэта дасьць нам магчымасць у пасяджэнні 17-га лютага 24 гадзін.

Нарешце т. Рудзутак датыкаеца сістэмы фінансаванія і спраўадаца.

## 54-ГАДЗІННЫ ПРАЦОУНЫ ТЫДЗЕНЬ У НЯМЕЧЧЫНЕ.

Рэфармісты яшчэ раз здрадзілі рабочым.

БЭРЛІН, 13-П. Трацейскі судзьдзя, разглядаўшы пытаванье аб умовах працы ў сядзіні прамысловасці акрузе, аўксісці існуючы 54-гадзінны працоўны тыдзень у металёвай прымаслоўстві акругі аўксісці акрузе. Працоўны тыдзень у металёвай прымаслоўстві акругі аўксісці акрузе аўксісці акрузе.

Кошт нумару—4 кап.

### ПАДПІСНАЯ ПЛАТА:

На 1 месец . . . . .	— 70 к.
• 3 . . . . .	— 2 р.
• 6 . . . . .	— 4 р.
• 1 год . . . . .	— 7 р.
Змена адресу: іншагараднія . . . . .	— 20 к.
місцовыя . . . . .	— 10 к.

Падпісная прынаміца ў кантры газеты, за ўсіх падзяленіях Беларускага Дзяржаўнага Выдавецтва і іншых кантрорах. Абвесткі прынашоцца кантрорай газеты: Менск, рог Ленінскай і Карла Маркса (2-і дом Саветаў). Тэл. рэдакцыі № 478—Тэл. рэдактара № 769.—Тэл. кантроры № 244.

### ПЛАТА ЗА АБВЕСТКІ:

За разок пісцілі пасыла тэксту — 50 к.
За разок пісцілі пасыла тэксту — 1 р.
За разок пісцілі пасыла тэксту — 50 к.
Слыпні — на 50 проц. царнай.

Адрес рэдакцыі—Менск, рог Ленінскай і Карла Маркса (2-і дом Саветаў). Тэл. рэдакцыі № 478—Тэл. рэдактара № 769.—Тэл. кантроры № 244.

### ПЛАТА ЗА ПУБЛІКАЦІІ:

За 1 дакумент . . . . .	— 85 к.
Бескошныя падатковы . . . . .	— 15 .
Бесплатныя і чырвонаармейцы . . . . .	— 15 .
за дакумент . . . . .	— 5 .
за кошныя падатковы . . . . .	— 5 .
Публікацыя ЗАГСу—3 руб.	

Новы выбух гвалтаў над беларускім рухам у Польшчы.

Паліцэйскі пагром над заходнімі беларускімі вёскамі.

ВІЛЬНЯ, 17-П. «Наш Голос» паведамляе, што кампанія па ліквідацыі беларускіх арганізацый перакінулася на вёску. Паліцэйскія каманданты зъбіраюць сходы спляні і, паграждаючы карамі, патрабуюць здачы членскіх білетаў. Членскіх білетаў, якія выдаюцца беларускай Грамадою, але і таварыствам беларускай школы. У ячайках таварыства робіцца вебыскі, якія звязаныя з канфіскацыйнымі дзеяньнямі. Польскія настаўнікі загадваюць дзеяньні прыносіць усе, якія ў іх ёсьць, беларускія кнігі. Праваслаўных школьнікаў прымушаюць выучыць каталіцкія молітвы.





# у Савецкай Беларусі.

## Перавыбары саветаў. Вынікі перавыбараў у Случчыне.

бюджету на 70 проц. за год рост выдачковай часткі яго складае на больш 4-5 проц. Зусі разумела, што гэтае бездзефіцитнае въядавенне нашага бюджету нельга лічыць зусім нармальным зъявішчам. І мне думаецца, што сесія ўчыліць гэта при канчатковымі зачвердзаныімі бюджету і выправіць памылку, якая праблена ў адносінах БССР.

Тут т. Струра гаварыў аб тым, што я скромнічаю і мя высоўваю нашых запатрабаваній у адносінах да Саюзу. І павінен сказаць, па-першое, што цэлы шэраг запатрабаваній мы высоўвалі, а падругое, мы не хачем тут заініцыаць «рэвастрам», бо ў Савецкім Саюзе мы адчуюм сабе выстарчальнымі гаспадаромі становішчамі, каб прагнёліць зусім реальны запатрабаваніні. Мы адчуюм сібе роўнаправнымі гаспадарамі у Савецкім Саюзе і ў гэтым асноўвае таго, што чым далей, тым больш будзе ў нас умацоўвацца нацыянальны мір, у процілегласці той нацыянальной варожасці, якая існуе ў капиталістычных краінах.

У заключэніне, таварышы, дазвольце спыніцца на пытанні аб тым, чаму жанчыны ў гэтым годзе ў меншым пропанце ўвайшли ў сельскі і местачковыя саветы. Абсалютна праўны тых таварышы, якія гаварылі, што гэта ёсьць наш мінус, а не плюс. Мы гэта даскалае разумеем. Эразумела, тут не раздробленыя выбарчыя вучасткі граюць рашучую ролю. Рашучым фактам з'яўляецца тое, што да гэтай пары на толькі ў Савецкай Беларусі, але і ў ўсім Саюзе жанчыны, выбраныя ў органы саветскай юлады, на ўпіягаючыя звычайна ў практичную працу і ўм не даручаюцца якія пебудзь конкретныя заданы. З прычыны гэтага сялянства на бачыць жанчыну на практичнай працы, у ролі старшыні сельсавету, рабынеко-му і г. д.

Мы лічым, што далейшая задача ў справе павалічніх працаў жанчын у нашых органах заключаецца ў тым, каб практична падмаваць працу жанчын-делегатаў, члену сельскіх і гарадскіх саветаў, даручыць ім тую ці іншую справу і дапамагчы ім даказаць сваю працаздольнасць гаварыць гаспадаркай і культурным будаўніцтвам.

Вось тых пытанні, якія я хачу высыветці ў саюмі кароткім заключным слове. Гэта слова я хачу заканчыць адным: на глядзячы на тое, што мы аднавілі праамысловасць у даванічных разымерах, на глядзячы на тое, што мы маём ужо ўсёды даванені ўзвесьль, а ў некаторых выпадках нават перавыслі яго, на глядзячы на тое, што дзяржаўны і калератарыўны гандаль высысніе ўсё больш і больш прыватны гандаль, на глядзячы на тое, што мы ўсё больш і больш уцігаем шырокія масы рабочых і сялян у савецкое будаўніцтва і ўзываемы гаспадарскую культуру на вышэйшую ступень, на глядзячы на тое, што мы правільна вырашылі нацыянальнае пытанні, — на глядзячы на ўсё гэта і на тых становічных з'яўшчын, якія адзначаліся тут у спрэчках і ў міністэрствах, мы не павінны забываць, што Савецкая Беларусь знаходзіцца ў надзвычайнай цяжкіх умовах. У нас ёсьць аграрнай перанаселенасць, у нас вялікі процэнт беспрацоўных у гародах, у нас праамысловасць дробна, па пераважнасці, у мініуме, на будзеца цяпер з такимі тэмамі, якія нам хаделася і якія гэта треба ў умовах Беларусі. Акрамя таго, мы павінны ўлічыць вяліччу ў Беларусі вялікіх забалочаных ашараў, агульную беднасць глебы, нізкі нацыянальны прыбыток, і, урашце, блізасць капіталістычнага съвету.

У будучынне ў нас стаяць пяцькі і складаныя задачы. Гэта дасць нам магчымасць лічыць і спадзявацца на тое, што дапамога Савецкай Беларусі ўсе гаспадарчым і культурным будаўніцтве павінна неаслабна аказвацца з боку Савецкага Саюзу і ў далейшым для таго, каб умацаваць дыктатуру працэтырыту ў Беларусі.

Тав. Кон папракніў меня ў тым, што я не падмеліхаўтэрнай рысы для параўчанія, не параўнай жыцця рабочых і сялян Беларусі з жыццем работных і сялян Польшчы распублікі. Я лічу, што я так ужо важнае тое, што я не падмеліхаўтэрнай рысы для параўчанія. Самы факт існавання савецкай юлады ў Беларусі, існаванне Савецкага Саюзу, адраджанне яго гаспадаркі і культуры, развязаніе ўсіх нацыянальнасцяў у савецкіх умовах,—усе гэтыя факты, разам з усім, самі за сабе гаворачы. Гэтым мы набываємо сімпаты працоўных мас, якія знаходзяцца ў капіталістычнымі зачаваленіні.

Фактам аднаўленыя нашай гаспадаркі пасялятаго, якія можам і будзем будаваць разам з Савецкім Саюзам сацыялізм ва ўсім Саюзе і Беларусі і гэтым будзем разбураць капіталістычны съвет. (Аплюсісменты).

Перад перавыбарамі праведзеца значная арганізацыйна-падрыхтоўчая праца яе з боку партыі і камсамольскай арганізацыі, так і з боку савецкіх установ і прафсаюзаў. Пасланы рабіны на час перавыбараў 40 тав. Часткова была праведзена падрыхтоўчая праца сироджанічнікамі-делегатамі. Сходы батрацтва праводзіліся толькі ў 3 раёнах. Меншія некаторыя тэхнічныя недахваты: у некаторых раёнах не хадзіла позваў, на ўсе свасчасовы атрымалі позвы, было некалькі выпадкаў, калі позвы пасылалі даўно памёршым, альбо павароджаным.

Склад выбарчых камісій зменам з боку насељніцтва не падвергаўся, за выключэннем 2 выпадкаў: у адным дадзі адвод старшыні камісіі, у другім—узвіні 1 селяніна-бядняка.

Пазбаўленыя выбарчымі правамі ў гэтым годзе—2657 ч. на 65,71 проц. больш, чым у мінулым годзе, што складае ў агульнаму ліку выбаршчыкаў 1,7 проц. Скартаваў аб аднаўленіі права голасу было пададзена 170 (6,3 пр. ліку пазбаўленых права голасу), адноўлена 54—317 пр. ліку пададзеных залі.

Для правядзення перавыбараў кампаніі ўсякага была пададзена на 409 выбарчых вучасткі (у мін. годзе было 258 выбарчых вучасткі). Заслухана па справаўзачадных сходах 471 спраўзачада с.с.—203 спраўзачады РВК на 14 спраўзачадных сходах 41,3 проц. выбаршчыкаў (у падарынні з мінулым годам павялічэнне на 10 проц.). Галоўнае пытанні, якое закраўнілі сяляне ў спрэчках—гэта апал. Адзінчалі, што трэба, каб мясячнікі працігваўся цэлы месяц і быў зімою, калі стаіць добралінга. Значнае месца ў выступленнях з'яўляла пытанніе аб землі-парадкаваніі, становішчы мэдыцынскай і ветэрынарнай дапамогі, пабудове культ-асветных установ (хат-читалаенія, школі і г. д.) Наогул, спрэчкі былі дзелавы.

Значнае вілсавае барацьба на спраўзачадных сходах па ўсімі адчувалася. Але ў тых мясяцях, дзе заможныя закратвалі інтарэсы белікую (аб падатку і г. д.),—яны мелі адпор.

Узел жанчын наогул, за малыми выключэніямі, быў позитыўны. Слаба адчувалася батрацтва.

Праведзена значная праца з беднотой. Усяго на акрузе правядзена 174 сходы бедноты. Присутніца на іх калі 74 пр. бедноты і 26 пр. сераднякоў, жанчын прысутнічала 15 пр. Сходы бедноты прайшлі здавальняючы, узмечнілі ўпішы партыі

на бедноту, таксама блёк бедноты з серадняком. У некалькіх выпадках, дзе скоды бедноты яшчэ былі добра падрыхтованы, гэты блёк сталі пад пагрозай. На сходах бедноты прыымалі сілкі, кандыдатур, высунутыя ячайкамі, змены былі толькі па дзелавых матывах. Адноўлёнімі базамі ў правядзеніі сходаў бедноты траба адзначыць: даручэніе кіраўца сходамі слабе падрыхтаваным таварышам, скліканне сходаў (некалькі выпадкаў) выключна бедноты без сераднякоў; неправядзенне сходаў у тых вёсках, дзе аб гэтым прасіла сама беднота. Узел батрацтва—некалькі, што тлумачыца раскіданасцю батрацтвой, тэрмінам, калі ў большасці батрацтва расчытываюцца гаспадарамі (калідзі), некаторымі тэхнічнымі памылкамі (з позамі), недастатковай падрыхтоўчай працаі сироджанічамі (іх 9).

На перавыбараў сходы з'яўліліся 41,6 проц. адбіральнікаў; у парадынні з мінулым годам маём памяншэнне на 0,7 проц., што тлумачыца, як тэрмінам перавыбараў (калідзі), так і дрэвнай пагодай, таксама недастатковым вчуткам адбіральнікаў у мінулым годзе. На перавыбараў сходах лісараў адчувалася клясавая барацьба. Заможныя практикавалі скліканне сямейных нарад, дзе абмяркоўвалі кандыдатуры ў савест, спаіванье і бясплатнае абслуговыванье ўсёй вёсцы самагонным апаратам, пагрозамі бедноте, падабрываючыямі к бедноте на сходах, выступленыне праз падстальных асоб, імкнуніця сарваць сходы, дзе не праходзілі іхныя кандыдатуры.

У выніках перавыбараў маём: павалічэнне партыі-чыаўца ў складзе с.с. на 1,9 проц.—абрана 10 проц.; павялічэнне камсамольцаў на 2,2 проц.—абрана 10,4 проц.; памяншэнне жанчын на 3 проц.—абрана 5,7 проц., значнае павялічэнне колькасці бедноты ў саветах, паменшэнне с.г. рабочых і батрэкоў на 1,1 проц. і павялічэнне іншых рабочых на 1,8 проц. Заможныя ў некаторых мясяцях занятыя з с.с. Выбары праходзілі пры поўнай савецкім дэмакратызме.

Пры перавыбараў нац. і местачковых саветаў у гэтым годзе ў першы раз праходзілі сходы лурейскай бедноты, якія дали добрыя вынікі, але гэта пытанніе патрабуе яшчэ сталаага вывучэння.

Н. Р—д.

## Чым жыве Гомельская вёска.

(3 перавыбараў с.с.).

(Глыбочыцкі сельсавет, Чачэрскага р., Гомель-шчына).

Ва ўсім сельсавете чыма ніводнай вулацкай гаспадаркы, нават сераднякоў малая. Зімлі на сілкі прыходзіцца ў двух пасёлках крышку больш за дзесяцінку, у адным больш за палову дзесяцінку, а ў Глыбочыцы толькі поўдзесяцінку. У звязку з расыяйскім насељніцтвам (у 1924 годзе выпішы на пасёлкі), без таго бедноте, падрадкам разарылася. Заработкаў зусім ніяма, за выключчыннем лесарубак, якія часова распачаліся і на якія з'яўляюцца з усіх ганоў аругі і нават з іншых аругаў.

Бульварна-асветная праца амаль не вядзецца. Адчынілі былі хаты-читальні на свой кошт, але яны самі ліквідаваліся, за адсутнасцю сродкаў і добра гіраўніка. Цяпер існуе Ленінскі куток, які атрымлівае газеты, але яны нікім не чытаюцца, а лічыцца альбо ў настаўніцы, альбо ў старшыні сельсавету.

Школьнага будынку ніяма, што вельмі адбіваецца на посыпху адукцыі. Многа дзяцей застасцца па за сцягамі школы. Школа з'яўляецца ў пакой разымерам  $8 \times 8$ , дзе прыходзіцца сядзець калі 50 вучням. Займацца з тымі лікам вучыць пры чатырох групах вельмі цікава, асабліва без падручнікаў.

Наказ КП(б)Б слухаў і ўважіў, што сілкі амаль не вядзецца, адчынілі школу, якія напрыклад, «Новому сельсавету дабівашца ўзъяцца».

Мужчыны з'яўліся на перавыбараў сходы кандыдатур, пабудовы на дзяржаўны кошт з прычынамі краінскай бедноты, на сенажаціў з дзяржаўнага фонду, каб было на чым перайсці ад 2-польнай систэмы да праўльнага савезвароту, набыцца дзяржаўных племянічных праизвадзіцеляў».

У склад новага сельсавету ўвайшли ўсе мадзілы і падрадольныя хлопцы; (толькі два старшины 28 гадоў). З іх 2 камсамольцы, якія беспартыйныя, якія амаль на ўсе набывалі ў Чырвонай арміі.

Жанчына ніводная не прайшла ў сельсавет, што некаторыя тлумачаць адсутнасцю сироджанічамі.

— А вялісімнія, калуць, займаюць толькі месца.

Наогул, перавыбараў прайшлі ажыўлена, што візіраліся ад рання (10 гада) і да 6-7 гада. учвары.

Мік. Вясковы

## Грошы „рэжыміць“.

(Вушчані раёна, Полаччына.)

У нашым раёне пастаўнікаў больш за 60. Раскіданы лініі па вёсках на розных адлегласцях ад Вушча і большая частка з іх бывае тут толькі на канферэнцыі асьветнікаў. Але часам каб і не хадзіць прыижджаць у Вушча, дык прыедеш, а не дык сядзі на вёсцы бяз хлеба.

Чаму? А тану што наша РАНА за ўесь час сплатату павучальнаага году выдае пасясю настаўнікамі вільготна 2 месцы. За 37 рублёў приходзіцца жыць настаўніку 2 месцы, а вільготна даць таварысам 5—8 рублёў і чакай далей.

Загадчыкі райАНА тлумачыць заўсёды гэтыя выпадкі тым, што фінанска не дас грошай. У гэтых адносінах на прыходзіцца вініць РАНА, а такое з'яўліша траба прызначыць вініцу фінансі РВК. Тым больш, што сваім службам (г.-б. службам РВК), РВК плаціць пад сакретам пасясю акуратна (аб гэтым гаворылася на раёне канферэнцыі асьветнікаў), а настаўнікі вёсак хайдычай чакаюць.

Пачакае мо, «ненік нарасце».

Г. Цемны.

## Агранамічнае дапамога насељніцтву.

(А

# Дзейнасьць Менскага гарадзкога савету.

Доклад тав. Яцкевіча на пленуме гарсавету 16-га лютага 1927 г.

Таварысы! Менскі гарадзкі савет X скілку, як орган пралетарскага ўлады, орган дыктатуры пралетарыту іад краінцтвам камуністичнай партыі ціўрда сталу на абароне народу. Кастрычнікавае революцыі і праводзіў свою працу ў адпаведнасці з агульнымі задачамі рабочих класаў, паставленымі вышайшымі савецкімі

## Савет уважліва сачыў за міжнар. абставінамі

і зусімы свягасна адгукнуўся на палітычныя падзеі. На кожны наступ фашысцкага буржуазіі на пралетарыят савет адказаў бурнімі пратэстамі прычынай ў галіне гаспадарчага будаўніцтва нашага гораду, узмацняючы гатым малгутнасць нашага краю.

Весь, каротка, асноўны напрамак палітычнае працы гарсавету. Іна адбывалася перад шырокімі масамі працоўных нашага гораду, з гэтага прычыны а і на буду падрабязна на ёй спыніца.

## Наши фінансавыя магчымасці.

Выкананіе ўсіх задач у значайні меры засталася ад нашых фінансавых магчымасцяў. І адзінаму вас з працаю савету ў галіне фінансаў. Тут перад саветам былі давы задачы. Поршчаны—узыць усе заходы, таб выканань бюджет, складзены саветам IX скілку ў кастрычніку 1925 г. Другі—скласці бюджет на 1926-27 г. Вам ужо вядома, што ў 1925-26 г. быў утвораны спэцыяльны гарадзкі бюджет, вылучаны з агульнага бюджету. Агульная сума акурувага бюджету лягася складала 5.172.835 руб.

На долю бюджету гор. Менску прыпадала 2.905.441 руб. або 56 проц. Былі ўзыць над увагу выдаткі на акуровым бюджетзе, калі часткова можна аднесці да выдатка гораду (утрыманні аддзелаў больніц і інш.), дык пропантаў узделу гарадзкога бюджету ў бюджетзе абергі дасягне 60.

Лягася вылічана прыбытка на гораду 2.883.057 руб. Спагнані-ж было 2.796.162 руб. або 97 проц. Былі паглядзець, як спагнанія прыбыткі па асобных артыкулах, якія можна убачыць, што падатковыя прыбыткі спагнаны на 113 проц., а непадатковыя толькі на 73 проц.

Перапаступенне падатковых прыбыткаў тлумачыцца не павілічэннем падатковага цікавіза, а пашырошыем гандлю і больш поўным ахватаў усіх аб'ектаў абаваткавання.

Прыбыткі па падатках падзяліца на дзяржаўныя падаткі і мясцовыя. Мясцовыя падаткі спагнаны толькі на 88 проц. Да ліку неспагнаных мясцовых падаткаў належалі падаткі з відовішчай, прыпісанага збору, ветарынарнага збору і інш.

У галіне непадатковых прыбыткаў відовішні не спагнаны на 100 проц. Галоўна прычынаю гэтага зьяўляецца невыкананые прыбытковага каштарысу камуніальнага аддзелу і лік працьвітства і напоўненая выплата мясцовага працьвітства адлікаў ад свайго прыбытку.

Есьць таксама і напоўнілі выплата па дадатковай зямельнай рэнце, бо мы павінны быті некаторымі кватэрнымі таварыствамі згодна іх хадайніцтва зьяўляецца ужо напісаную зямельную рэнту. Апроч таго, недавыплата камуніальных прыбыткаў тлумачыцца і тым, што есьць наядомка з бараперацыйнымі, дзяржаўнымі і грамадскімі арганізацыямі па аренде.

Неспагнаніе ўсіх адлікаў ад прыбыткаў тлумачыцца цікім фінансавым становішчам нашае мясцове працьвітства. Былі бы мы спагнаны поўнасцю прыбытак, якія вылічаны бюджетам, дык паставілі бы мы прадпрыёмствамі па падзяліце зачыненія.

Наконец нашыя выдаткі трэба назначыць, якія выкананы амаль што из 100 проц. (адміністрацыйныя—на 97 проц., культурна-сацыяльныя на 99 проц., гаспадарча-вытворчыя—96 проц.). Апроч таго, лягася па надзвычай-

установамі і наказам савету ад выбарчычкай—працоўных нашага гораду. Выконваючы фальчычныя задачы па гаспадарчым і культурычным падраздзялэніямі нашага гораду, Менскі савет, які масавы пралетарскі орган, не забываў сваіх забывілакіяў перад пралетарытатам капіталістычных краёў.

Мы выйшы на хочам, мы прагнем спакою, адказаўшы павілічэннем працы ў галіне гаспадарчага будаўніцтва нашага гораду, узмацняючы гатым малгутнасць нашага краю.

Весь, каротка, асноўны напрамак палітычнае працы гарсавету. Іна адбывалася перад шырокімі масамі працоўных нашага гораду, з гэтага прычыны а і на буду падрабязна на ёй спыніца.

У нас выдатках мы мелі 140 тысяч рублёў, якія амаль што поўнасцю ўжыты на розную будаўнічую працу і узмацненне нашай працьвітства. Такім чынам мы больш асцярожна вылічвалі нашы місцовые прыбытковыя краіны.

Лягася мы традыціі на гарадзкі патребы менш, чымся мелі прыбытку, пакіроўвало чистку нашых гарадзкіх прыбыткаў на патребы вёскі.

Сёлета мы традыціі амаль што ўсе гарадзкія прыбыткі выключыло на горад. У адносінах прыбыткаў мы маем вязнечны рост, бо сёлета большія аддзелы гарадзкага патребам камунільнай гаспадаркі, у звязку з чым ўсе прыбыткі ад камунільнай гаспадаркі поўнасцю трацацца на камунільную гаспадарку.

Былі-ж мы распачалі больш дакладна вылічыць выдаткі па камунільнай гаспадарцы, дык выявілася, што прыбытка ў камунільных гаспадаркі далёка па хопіць на пакрыцьце неадкладных выдаткаў і мы павінны быті даўгінаваць 120 тысяч рублёў.

Камунільная гаспадарка дае прыбытку 603.000, а дадзена яму на выдаткі 723.000.

Прибытковасць нашай камунільнай гаспадаркі звышлілася ў адносінах да мінілага году на 16,91 проц. Гэта тлумачыцца тым, што мы не атрымлівамі ў гэтага годзе 50 проц. ад гандлёвой плошчы ў прыватных дамах.

Былі мі паглядзім, на што ідуць нашы выдаткі ў гэтага года, то убачым, што адміністрацыйныя выдаткі даюць рост на 2,69 проц. У адносіне да мінілага году. Культурна-сацыяльныя—даюць рост на 13,8 проц., выдаткі па гаспадарча-вытворчыя міты растуть на 86,68 проц. і іншыя выдаткі даюць зменшэнне на 70 проц. З гэтых лічбаў відаць, што пастаўлены кампартыяльны задача аб узмацненні асцягнаванія на працьвітве будаўніцтва Менскім гарадзкім саветам выканана. Найбуйныя бурины рост даюць выдаткі гаспадарча-вытворчага характару. У гэтага года ўпіршыню на бюджету створаны працьвітвы фонду у размёры 365.500 руб., павялічана асцягнаванне на камунільнай прадпрыёмствы. Упіршыню таксама ў бюджетзе створаны спэцыяльныя кватэрны фонды.

У галіне культурна-сацыяльных выдаткаў трэба адзначыць павілічэнне выдаткаў на 10 проц. на сацыяльнае выхаванні. На 12 проц. павілічаны выдаткі на большічную дапамогу і на 125 проц. павілічаны выдаткі на патребы абарони народніцтва і младенства. У мінулым годзе было асцягнавана 70.000 руб., а ў гэтага годзе 159.000 руб.

## Барацьба з кватэрнымі крызісамі.

Чераджку да кватэрнага пытання. Кватэрнае кв. саж. далі скілку да 85 проц. рабочым, якія атрымліваюць меныш 101 р. Што-ж датычыцца пункту аб прыпыненіі далейшага разбурэння кватэр, то гэты пункт не саўсім выкананы. Ня гледзячы на тое, што мы павілічыць процес разбурэння кватэр, бо 89 проц. кватэрнантай плаціць меныш 1 р. 70 к. за кв. саж. Больш 1 р. 70 к. плаціць толькі 11 проц., г. з. вельмі пязначная колькасць кватэрнантай наших дамоў. Значыцца, паколькі 89 проц. плаціць пікізі сабекштадніцтвам, працэс разбурэння працігваеца, бо іншых крыніц для пакрыцьця выдаткаў на дамах няма.

Наступны пункт наказу ў адносінах да кватэр гаворыць: «усіякі дапамагаць разбурэнню кватэрных таварыстваў». На 1 студзеня ў гор. Менску было 50 кватэрна-арэндных т-ваў, якія аб'ядналі 478 домуладаньням.

Каштоўнасць рамонту па ўмовах у гэтых

дамоў азначаеца ў 1.766.000 р. Кватэрны таварысты амаль усе ўмовы выконваюць акуратна, за выключэннем 1-2 выпадкаў. Прычым большасць кватэрных таварыстваў ўмовы выконваюць нават з перавалічэннем, г. з. той рамонт, які павінен быць зроблены ў працягу шэрагу гадоў, выконваецца ў працягу аднаго-двух гадоў.

Ты размовы, якія мелі месца ў тым, што мы бытром высокую зямельную рэнту з кватэрных таварыстваў па данных, якія маюцца, не пачыніліца, бо зямельная рэнта складае ў адносінах да розных расходаў толькі 1,8 проц., тады, як скажам культурна-бытавыя выдаткі арэндных карапараций складаюць 2,2 проц., гаспадарчыя выдаткі 2 проц. і ачыстка калі 4 проц. і г. д.

Чераджку д. кватэрна-будаўнічай карапарациі.

У нас ціпер у г. Менску налічваецца 15 кватэрна-будаўнічых карапаратыў. З гэтых 15-ці пабудовай дамоў занятыя пакупу толькі 5. Гэта «Камітэр», 1 мая, Зах. чыг. МББ і так званы «хлебны». Пры чым самае большасць будаўніцтва разывімі «Камітэры» і 1 мая. Усяго пабудована кватэрнай карапарациі 1185 кв. саж., прычым за апошні год з 1185 кв. саж. пабудавана 500.

Што-ж датычыцца другой часткі наказу адносна таго, каб гарсавет паднім пытанье ўзімішненіе працы і пакрыцьця пытаньне аб кватэрна-вылічэнія пазыцы.

Для таго, каб пакрыць ту кватэрную патребу, якую ёсць у Менску, мы павінны быті будаваць у год прыкладна калі 20-25.000 кв. с., будзем-ж толькі 6.500, значыцца, мы далёка адстаем ад таго, што треба было б мець, пагатаму і перад будучым складам гарсавету кватэр-

## Упарадкаванье добраладу гораду.

У наказе сказана: «Упарадкаванье горада другая задача гарсавету, дамагайшы ў саведне скрайнага пераабсталяванья электрастанцыі, пашырэння сеткі на акраінах і патанення водаў у кватеры працоўных». Гэты пункт налічвае саведне пытаньне.

## пераабсталяванье электрастанцыі

выкананы. Ціпер заканчваецца ўстановка другой турбіны, якай мае моц у пад'ярды тысічы кілётут. Пашырэнне сеткі на акраінах у справараздачным годзе, на гладзячы на вельмі цікавое фінансавасць становішча работіасці. Небудаваны ізноу 9 трансформаторных будак устаўлены 14 трансформатораў. Электрастанцыя працоўжана 200 м. м. кабелі. Больші кабель быў і пагатаму пашыраць працоўніе яго было. На гэтага год для працоўнай з вясны атрымана 5.000 мэтраў. З-за адсутніці кабеля будавалася высока-волтавая паветранае сетка на раёне Камароўкі і Людаманта. Нізкавольтная сетка падвешана 3.000 м. м. па Красна-Звезднай, Мопраўскай і Старожоўскай вул. і 1.000 мэтраў у раёне вакзала МББ па Каменскай, Краснай і Слонімскай вул. Падвешана дадаткова 10 вулічных ліхтароў да 190 ліхтароў, якія ўжо быті.

Патаненне ўводкі ў кватеры працоўных—гэты пункт амаль што не выкананы. Тут гарадзкі савет ухваліў рашэнне аб тым, што ўводкі электрастанцыі павінна работы па сабекошту. Мы не маглі рабіць дармовых уводак, бо электрастанцыя не мае для гэтага мітынка асцягнаванія. У гэтага года па доўгатэрміноваму краітуту патрабны быў спэцыяльныя сродкі для гэтага мітынка, але ў асцягнаваніі нам іх адмовіліся. Ціпер электрастанцыі рабіць ўводкі па сабекошту ці дазвалі рабіць абаненту ўводку самому, таму, што некаторыя могуць гэта рабіць таншы і затым электрастанцыя прымае гэту ўводку і дае ток.

Наступны пункт наказу гэта разгортаўнне працы

## Барацьба з беспрацоўем.

Чераджку да працы савету па барацьбе з беспрацоўем. У наказе сказана: «савет новага скілку павінен не паслабляць працоўную дапамогу беспрацоўным і распачаць працу па дакваліфікацыі некваліфікаўных беспрацоўных». Барацьба з беспрацоўем была значна ўзмоцнена па ўсіх лініях: Страхкаса за год выдала беспрацоўным дапамогу на 75 проц. больш, чымся ў мінулым. У сярэднім штомесячна атрымлівалі дапамогу 3241 чал.

Вялікая праца прараблесца Менскімі

## працоўнымі калектывамі.

У працоўных калектывах за гэтага год быті пасланы 1403 беспрацоўных. Звароты працоў-

нае вытапынне таксама будзе стаіць за ўсей сваім віцэ-вастраце. Савет гэтага скілку павінен не паслабляць шарты конкретных мерапрыемстваў апрача мною сказаних у адносінах барацьбы з кватэрнымі крызісамі. Савету новага скілку павінен траба будзе гэтымі мерапрыемствамі правесці ў жыцці. У прыватнасці і нам треба прыгніць на будаўніцтва і нашы гаспадарчымі органы і установы і зусім смыніць а

пен пашыраны грамадзкія працы. У мінулым годзе было працаравана 86.890 чал. дзён. У гэтых годзе 110.264 чал. дзён. Пашырэннем грамадзкіх прац у значнай ступені пашырана і павялічайшая працарава дапамога беспрацоўным.

Пункт наказа аб тым, што савет павінен

## Асьвета на роднай мове.

У галіне народнае асьветы ў наказе было сказана: «Савет павінен па меры росту гардзікага бюджету палишаша становішча школ, дзіцячых дамоў, дзіцячых садоў, павінна быць пашырана сетка устаноў народнае асьветы; і по-бач з гэтым узмадніць барацьбу з дзіцячай бас-прытульнасцю». Выдаткі на народнае асьвету павілічаны на 15 проц. Выдаткі на аднаго вучня павілічыліся з 34 р. да 36 руб. Значна павілічыліся выдаткі і па капітальных рабочих школльных памішканьні, бо школьні памішкані ў нас знаходзіліся ў вельмі цяжкім становішчы.

Принятыя меры для пашырэння школьнай плошчы.

Пры польскай сямігодцы арганізованы інтэрнат для вучняў, якія прыняхдаюць з вёскі з прычынамі неіздавальняючай колькасці польскіх сямігодак на вёску.

У мэтах

### падрэхтоўкі спэцыялісту

ніжайшай кваліфікацыі АБРАНА адчынены, як і ўжо наказу раней, пры сімігодках з спэціялістамі: кааперацыйная, бухгалтарская і агнітрыўальная будаўніцтва.

Гэтыя спэцыялісты павінны дадзіць нам працу, якіх у нас мала. Нам асабіўна патрабны спэцыяліст па агнітрыўальному будаўніцтву, з прычынамі адсутніцтва, агнітрыўалае будаўніцтва възгледаца для вёсکі важнейшым пытаннем.

Ажыцьцяўляючыя прынцыпіи навучання дзяцей на роднай мове, у гэтых годзе 2 расейскіх сімігодкі працараваны: адна ў беларускую, другая ў лёўрскую. Сацыяльны склад вучнай у большасці дзеци рабочых—35,5 проц. Апроч агульна-асьветных школ, над ведамам адзелу народнае асьветы знаходзіцца 5 прафтехнічных школ: аўдіаная, будаўнікоў, швейнікаў, паліграфічнай вытворчасці і гарбароў, з агульной колькасцю вучняў 627.

## Ахова здароўя.

Пераходжу да працы савету ў галіне аховы здароўя. У наказе сказана: «Падэпінць колькасць мэдыцынскай дапамогі, разгрузіць цэнтральную рабочую амбулаторию, узмадніць прафілактычны мерапрыемства, імкніца да аддзілення кінік ад больніц». Для выканання гэтага пункту наказу, мы перш за ёсё значна павілічылі асыгнаванне. Так, летась удзельная вага аховы здароўя ў бюджэце была роўна 11,4 проц., у гэтых годзе—14,16 проц. Калі-ж узялі ўсе асыгнаваныні, якія выдаюцца па справу аховы здароўя ў г. Менску, па мяшчанаму і дзяржаўнаму бюджэту, дык летась па народную ахову здароўя выдавалася 1528600, у гэтых годзе 1800800 р. рост на 17,5 проц. На душу асельніцтва летась выдавалася 3 р. 40 к., у гэтых годзе—3 р. 99 к., таксама рост на 17,4 проц. У мінулым годзе здраўдзел адчыніў па гораду шэраг устаноў прафілактычнага хара-ктору, начынісаны для сухотнікаў на 26 ложкай, які зараз пашыраецца да 50 ложкай. Дыэтычнай сталоўкай на 30 ч. зараз пашыраецца да 50. Адчынены 3 консультаціі для цяжарных, якія раней зусім не было ў горадзе. 3 метады набліжэння амбулаторнай дапамогі да васельніцтва, адчынены амбулаторыі на Камароўцы і Пірасльце і будзе пабудавана вясной амбулаторыя на Ліхачы. Мэдыцынскай дапамогі реарганізавана, горад падзелен на раёны з прымацаваннем да іх раёных дактароў. Лік дактароў з 43 павілічыўся да 59. Апроч гэтага, была арганізавана пасылка на дом прафесароў.

Пашыраны ўсе віды сцэцыяльнай мэдыцынскай дапамогі. Рентгена-радыё-фізичныя методы лячэння і інш. Дзякуючы пашырэнню рентгенаўскіх габінэтў дадатковым абсталіваннем

## Рэгуляванье гарадзкага рынку.

Пераходжу да VII пункту наказу, дзе зазна-чаецца, што «савет павінен узмадніць увагу па пытанням узаконічнага регулявання гарадзкага рынку». Гарсавет і гэты пункт наказу выкананы. Мы і на пленуме і кааперацыйнай гандлёвой сакцыі шмат займаліся гэтым пытаннем. Рэзывічныя цены на праамысловыя тавары ў горадзе звычайна на 5-7 проц. Калі мы возьмем такі звязыні бюджетнага набору пэўнай колькасці тавараў, дык убачым, што тут звычайне ідзе павольна і вельмі нироўна, г. з. часамі цэні зменяюцца, а часамі павялічваюцца, так напр. 1-га мая бюдж. набор каштаваў 19 р. 05 к., 1-га ліпеня 17 р. 48,5 кап. Тут мы маём звычайне 15-га ліпеня 18 р. 41 к. Тут ужо павілічэнне. У апошнія месяцы леташняго года ёсць зменяйнне, якое даходзіць да 16 р. 65 к. на 1-га снежня. Калі-ж мы возьмем

распачаць працу па дакваліфікацыі некваліфікаціі беспрацоўных таксама выкананы. У гэтых годзе ў Менску, упірышнью арганізаваны Цэнтральны Інстытут Праліт, на якіх курсы пашырана сетка садоў пашырана, і павінна быць пашырана 140 некваліфікаціі беспрацоўных, дзе іны атрымаюць адпаведную кваліфікацыю.

### Дашкольных установ:

У горадзе маецца 19 дзіцячых садоў, якімі ахоплена 923 дзіцяці. У мінулым годзе было 656, значыць сетка садоў пашырана, апроч гэтага летам адзел народнае асьветы арганізаваў 31 дзіцячую пляцоўку, якіх ахаплі 620 дзіцяці. Дзіцячыя дамы. У наказе сказана, што савет павінен узмадніць барацьбу з дзіцячай бас-прытульнасцю. Выдаткі на народнае асьвету павілічаны на 15 проц. Выдаткі на аднаго вучня павілічыліся з 34 р. да 36 руб. Значна павілічыліся выдаткі і па капітальных рабочих школльных памішканьні, бо школьні памішкані ў нас знаходзіліся ў вельмі цяжкім становішчы.

Прынятыя меры для пашырэння школьнай плошчы.

Пры польскай сямігодцы арганізованы інтэрнат для вучняў, якія прыняхдаюць з вёскі з прычынамі неіздавальняючай колькасці польскіх сямігодак на вёску.

У мэтах

### падрэхтоўкі спэцыялісту

ніжайшай кваліфікацыі АБРАНА адчынены, як і ўжо наказу раней, пры сімігодках з спэціялістамі: кааперацыйная, бухгалтарская і агнітрыўальная будаўніцтва.

Гэтыя спэцыялісты павінны дадзіць нам працу, якіх у нас мала. Нам асабіўна патрабны спэцыяліст па агнітрыўальному будаўніцтву, з прычынамі адсутніцтва, агнітрыўалае будаўніцтва възгледаца для вёсکі важнейшым пытаннем.

Ажыцьцяўляючыя прынцыпіи навучання дзяцей на роднай мове, у гэтых годзе 2 расейскіх сімігодкі працараваны: адна ў беларускую, другая ў лёўрскую. Сацыяльны склад вучнай у большасці дзеци рабочых—35,5 проц. Апроч агульна-асьветных школ, над ведамам адзелу народнае асьветы знаходзіцца 5 прафтехнічных школ: аўдіаная, будаўнікоў, швейнікаў, паліграфічнай вытворчасці і гарбароў, з агульной колькасцю вучняў 627.

## Ахова здароўя.

Пераходжу да працы савету ў галіне аховы здароўя. У наказе сказана: «Падэпінць колькасць мэдыцынскай дапамогі, разгрузіць цэнтральную рабочую амбулаторию, узмадніць прафілактычны мерапрыемства, імкніца да аддзілення кінік ад больніц». Для выканання гэтага пункту наказу, мы перш за ёсё значна павілічылі асыгнаванне. Так, летась удзельная вага аховы здароўя ў бюджэце была роўна 11,4 проц., у гэтых годзе—14,16 проц. Калі-ж узялі ўсе асыгнаваныні, якія выдаюцца па справу аховы здароўя ў г. Менску, па мяшчанаму і дзяржаўнаму бюджэту, дык летась па народную ахову здароўя выдавалася 1528600, у гэтых годзе 1800800 р. рост на 17,5 проц. На душу асельніцтва летась выдавалася 3 р. 40 к., у гэтых годзе—3 р. 99 к., таксама рост на 17,4 проц. У мінулым годзе здраўдзел адчыніў па гораду шэраг устаноў прафілактычнага хара-ктору, начынісаны для сухотнікаў на 26 ложкай, які зараз пашыраецца да 50 ложкай. Дыэтычнай сталоўкай на 30 ч. зараз пашыраецца да 50. Адчынены 3 консультаціі для цяжарных, якія раней зусім не было ў горадзе. 3 метады набліжэння амбулаторнай дапамогі да васельніцтва, адчынены амбулаторыі на Камароўцы і Пірасльце і будзе пабудавана вясной амбулаторыя на Ліхачы. Мэдыцынскай дапамогі реарганізавана, горад падзелен на раёны з прымацаваннем да іх раёных дактароў. Лік дактароў з 43 павілічыўся да 59. Апроч гэтага, была арганізавана пасылка на дом прафесароў.

У выніку адчыненія павілічыліся якога-небудзі віда спэцыялістнага лячэння ў лекавых установах Менску, хворыя наўроўчаліся ў Москву, Ленінград і інш. гарады. У Москву накіравана 102 чал., Ленінград і інш. гарады—301, на лету выданы 40,7 проц. У гэтых годзе—784; колькасць асоб, праходзіць па амбулаторыі ў беларускую, другую ў лёўрскую. У галіне земляўпарадкавання працоўных лічыў—7,2 проц. і іншых—4,7 проц. Школы пабудованы так: беларускіх—145 кампектаў, лёўрскіх—99, польскіх—22 і расейскіх—70. Выходзіц, што расейскіх школ трахе больші у проц. адносінах чымся маєца на ашчыненіі месцы, а таму, што і свой даклад пабудаваў у адпаведнасці з наказам, а ў наказе гэта пытанне стаіць паслы пытаннага культурна-сацыяльных. Калі мы возьмем павілічыць адзінку падрэхтоўкі народнай гаспадаркі па нашай акруге, дык убачым, што у нас вадаваў прадукцыя, як сельска-гаспадарчая, так і праамысловая расыце. Сельская гаспадарка дала рост на 12 проц., г. з. з 67.800.000 у 24-25 г. да 76.900.000 у 25-26 г. Праамысловасць-же дала рост на 40,7 проц., г. з. з 14.400.000 у 24-25 г. да 20.295.000 у 25-26 г. Значыць, праамыловасць у нас расыце значна хутчей, чым расыце сельская гаспадарка. Гэта гаворыць аб тым, што лёзунг кампартыі аб індустрыялізацыі краіны выконваецца, нават у нашых умовах, дзе памяшканія і будынкі індустрыйныя пададзены на пададзенія сельскай гаспадаркі.

У выніку адчыненія павілічыліся якога-небудзі віда спэцыялістнага лячэння ў лекавых установах Менску, хворыя наўроўчаліся ў Москву, Ленінград і інш. гарады. У Москву накіравана 102 чал., Ленінград і інш. гарады—301, на лету выданы 40,7 проц. У гэтых годзе—784; колькасць асоб, праходзіць па амбулаторыі ў беларускую, другую ў лёўрскую. У галіне земляўпарадкавання працоўных лічыў—7,2 проц. і іншых—4,7 проц. Школы пабудованы так: беларускіх—145 кампектаў, лёўрскіх—99, польскіх—22 і расейскіх—70. Выходзіц, што расейскіх школ трахе больші у проц. адносінах чымся маєца на ашчыненіі месцы, а таму, што і свой даклад пабудаваў у адпаведнасці з наказам, а ў наказе гэта пытанне стаіць паслы пытаннага культурна-сацыяльных. Калі мы возьмем павілічыць адзінку падрэхтоўкі народнай гаспадаркі па нашай акруге, дык убачым, што у нас вадаваў прадукцыя, як сельска-гаспадарчая, так і праамыловасць-же дала рост на 40,7 проц., г. з. з 14.400.000 у 24-25 г. да 20.295.000 у 25-26 г. Значыць, праамыловасць у нас расыце значна хутчей, чым расыце сельская гаспадарка. Сельская гаспадарка дала рост на 12 проц., г. з. з 67.800.000 у 24-25 г. да 76.900.000 у 25-26 г. Праамыловасць-же дала рост на 40,7 проц., г. з. з 14.400.000 у 24-25 г. да 20.295.000 у 25-26 г. Значыць, праамыловасць у нас расыце значна хутчей, чым расыце сельская гаспадарка. Гэта гаворыць аб тым, што лёзунг кампартыі аб індустрыялізацыі краіны выконваецца, нават у нашых умовах, дзе памяшканія і будынкі індустрыйныя пададзены на пададзенія сельскай гаспадаркі.

У выніку адчыненія павілічыліся якога-небудзі віда спэцыялістнага лячэння ў лекавых установах Менску, хворыя наўроўчаліся ў Москву, Ленінград і інш. гарады. У Москву накіравана 102 чал., Ленінград і інш. гарады—301, на лету выданы 40,7 проц. У гэтых годзе—784; колькасць асоб, праходзіць па амбулаторыі ў беларускую, другую ў лёўрскую. У галіне земляўпарадкавання працоўных лічыў—7,2 проц. і іншых—4,7 проц. Школы пабудованы так: беларускіх—145 кампектаў, лёўрскіх—99, польскіх—22 і расейскіх—70. Выходзіц, што расейскіх школ трахе больші у проц. адносінах чымся маєца на ашчыненіі месцы, а таму, што і свой даклад пабудаваў у адпаведнасці з наказам, а ў наказе гэта пытанне стаіць паслы пытаннага культурна-сацыяльных. Калі мы возьмем павілічыць адзінку падрэхтоўкі народнай гаспадаркі па нашай акруге, дык убачым, што у нас вадаваў прадукцыя, як сельска-гаспадарчая, так і праамыловасць-же дала рост на 40,7 проц., г. з. з 14.400.000 у 24-25 г. да 20.295.000 у 25-26 г. Значыць, праамыловасць у нас расыце значна хутчей, чым расыце сельская гаспадарка. Сельская гаспадарка дала рост на 12 проц., г. з. з 67.800.000 у 24-25 г. да 76.900.000 у 25-26 г. Праамыловасць-же дала рост на 40,7 проц., г. з. з 14.400.000 у 24-25 г. да 20.295.000 у 25-26 г. Значыць, праамыловасць у нас расыце значна хутчей, чым рас

# Да перавыбараў гарадзкіх саветаў.

Баявая задача саветаў—барацьба за рэжым эканоміі, за зыніжэнне цэн, барацьба з бюрократызмам.

Саветы павінны быць складзены з лепшых пралетарыяў, сапраўдных будаўнікоў сацыялізму.

ПРАЦОЎНЫЯ УСЕ ЯК АДЗІН НА СПРАВАЗДАЧНЫЯ СХОДЫ. ВЫКАЖЫЦЕ СВАЕ ДУМКІ АБ ДЗЕЙНАСЦІ САВЕТАЎ. КАЛЕКТЫЎНА ВЫПРАЦУЙЦЕ НАКАЗ НОВАМУ САВЕТУ.

## Дайце жывую беларускую мову!

(На прадвыбарным сходзе супрацоўнікаў ЦСУ і РСІ).

На любіць наведваць акуратна прадвыбарныя сходы нашы рабочыя і служчыя. Валічават і збірца, дык з вялікім спазненіем і ўсі. Але на сходзе супрацоўнікаў ЦСУ і РСІ было піштавата людзей.

Аб дзейнасці гарсавету рабіць справаздачу тэр. Сушко. Дакладык падрабязна спыніўся на дасягненіях і перашкодах у працы гарсавету. Пасля дакладу пачалася крэтыка працы гарсавету. Што перашкаджае зараз працы гарсавету?

Вельмі слабае ўцягненне ў працу члену гарсавету. Бывалі пават такія выпадкі, калі член гарсавету не атрымоваў білета; таксама нездавальняючы працаўала сэкцыя РСІ ды інш.

Але прамоўцы таксама спыніліся і на дасягненіях гарсавету: складзен пъервій блюзет, адчыненіи амбулаторыі на акраінах, узмацненіе прымысловасці і г. д.

Характары выступілі і запытаніні на-конт ажыцціўленія наўянінні палітыкі ў гарсавеце. Калі ўжо спыніць вывучаць толькі адну беларускую граматыку? Ці-ж беларусізаціі толькі і грунтуюцца на тых, што будзем вечна займацца тэарэтычным вывучэннем мовы?—можна было пачуць ад некаторых пра-меўцаў, нам патрэбна ўводзіць у жыццё жывую мову, бо пры сучасных варунках тэарэтичнае вывучэнне мовы не дасціць ніякіх вы-віканаў.

«Прыхільнікі» тэорыі рабіць спробу давесці, што нядаваніне жывой беларускай мовы на-запытаніи юнія варожа адносіцца да беларусізаціі і т. д. Але, як відно, публіка застаецца нездавальняй такой беларусізаціі, калі аппарат гарсавету на ўжывае жывой беларускай мовы.

У прынятай рэзоляцыі сходу прызнаў значны дасягненіні ва ўсіх галінах працы гарсавету. Поруч з гэтым сход ухваліў больш разлуча ўцігаваць у прадвыбарных сходах рабочых і служчых, мяцекомы павінны пакланяцца аб-тим, каб усе члены саюзу зблізіліся да на-ходы.

К.

## Кватэра ў цэнтры ўвагі.

(Белпагруз).

Поўна ў 7 гадзін вечара 17 лютага, а на-мецкай акуратнасцю, сышліся рабочыя і служчыя Белпагрузу ў залі пасяджэнняў ЦСПСБ.

3 агульнага ліку 108 выбаршчыкаў з'явіла-ся на сход 81, ці 75 процентаў. Сход прыйшоў надзвычайна жыва.

Аб працы Менскага гарсавету зрабіў даклад Кроль. Пасля дакладу шэраг рабочых вы-ступілі на спречках. Галоўным, балючым пыталіннем для рабочых Белпагрузу было пытанье аб клюбе.

Мы, рабочыя Белпагрузу і наогул транспартнікі, у культурным сэнсе самыя адсталыя. Большасць грузчыкаў напісменныя, з куль-турнага боку не аблігуюца і ніякі матчы-насці іх аблігуюць—ніяма клубу. Амаль усе саюзы маюць свае клубы, між тым некаторыя з іх магчы-6 ляпей абысьцісці бяз клубу, чым ся транспортнікі. Нам трэба месці свой клуб, траба, каб гарсавет прынай самыя энергічныя меры да адшукання памішканняў пад клюб. Шмат устаноў як дзяржаўных, так і кааперацыйных з'яўляюцца добрыя і прасторныя кватэры. Траба, каб установы будавалі для сябе спэцияльныя дамы, а тыя, што зараз займаюць, з'яўляюцца пад кватэры для рабочых.

Былі выпадкі, калі ўласнікі дамоў выся-лялі рабочых на час рамонту дому, а пасля ях бралі другіх кватарантай, рабочыя аставаліся на вуліцы. Траба, каб аўтарытэт гарсавету ў гэтym напрамку адчуваўся. Па гэтаму пытанью была спэцыяльная пастанова гарсавету, а многія ўласнікі дамоў на выконваюць.

Неабходна з'яўляцца з'яўляцца з'яўляцца на тое, што некаторыя члены кватэрнай ка-параперы спэкулююць на кватэрах: атрымова-юць кватуру, прыкладам, за 10 руб. у месец, а аддаюць частку гэтай кватэры ў наём за 15 руб. у месец.

Наказ з дадаткамі сход аднагалосна прыняу.

С. Аверсі.

На сацыяльному стажавінчу склад абраіных

## Таварышы рабочыя і работніцы!

Пачынаюцца перавыбараў гарадзкіх саветаў. Роль і значэнне саветаў ясны для кожнага сведомага рабочага і работніцы. Праз саветы пралетарыят ажыцціўляе сваю дыктатуру, будуе сваю сацыялістычную гаспадарку, абараняе сваю кастрычніцкую саветаў ад яго клясавых ворагаў.

Дзякуючы правільнай палітыцы савецкай улады, пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі, мы маем вялікія дасягненіні ва ўсіх галінах савецкага, гаспадарчага і культурнага будаўніцтва.

Гэтая дасягненіні вывучаюцца і правераны рабочымі масамі. Іх трэба замацаваць і весці да-лішне наступленне на фронце сацыялістычнага будаўніцтва краіны.

Парыя на скрывае ад рабочай клясы тых труднасці, якія стаяць перад намі ў даны момант, калі мы пераходзім да перафабрикаванія на майдан тэхнічнай базе. З гэтымі труднасцімі сустракаецца кожны член партыі, кожны рабочы і работніца, кожны бядняк і серадняк.

Гэтая труднасці стаяць перад рабочым у выглядзе беспрацоўка, яшчэ вялікага, на гледзячы на ўцягненне новай пластоў на фабрыкі, вы-сокія цэнны на прамтавары, якія да гэтага часу не ўдалося яшчэ з'яніць да патрабаваных разме-раў, у шэрагу выпадкаў у выглядзе невялікага рэшту зарплаты, слабога правядзення рэжыму эканоміі, бюрократызму дзяржаўнага апарату, які можа быць пераможан толькі ў тым выпадку, калі шырокі масы рабочых і работніц, усіх працоўных прымуць самы актыўны ўздел у перавыбарчай кампаніі.

Усе 100 процентаў рабочае клясы на перавыбараў сваіх дэпутатаў.

Таварыши, патрабуйце ад сваіх дэпутатаў ранешага склікання для яснай справаздачы аб усіх прарабленай працы. Цікаўся працай сэцій, узважваюць ўсе дасягненіні, ці ніяма дзя-небудзь праблемаў, недахоў.

Таварыши, калі на перавыбарчых сходах будзе аграварваша паказ камуністычнай партыі паводле абраіных дэпутатаў, пісьмовна абдумайце кожную прарапанову выходячы з клясавых ін-таресаў рабочае клясы.

Выбараўцы ў савет—эта не толькі форма кля-савай барацьбы з унутраным ворагам—эта клясавая доманстрапія на міжнароднай арене, якая паказае магутнасць і згуртаванасць рабочай клясы, гатовы абараніць сваю прарабскую дзяржаўку ад спробы імперыялістичных дзяржаваў.

Замазаваць гэтую труднасці было-б толькі ў інтаресах ворагаў.

Спэкуляванія на гэтых труднасціх—таксама толькі ў інтаресах ворагаў.

Перамагаць гэтую труднасці калектыўнымі сіламі рабочай клясы—у інтаресах рабочай клясы і супрацоўнічага з ім бядняцкага і серадняцкага слянства.

Перавыбараў гарадзкіх саветаў—новы агляд сіл рабочае кляси, новая праверка яго съядо-масці і актыўнасці, яго гатоўнасці змагацца з канчатковую перамогу нашага сацыялістычнага будаўніцтва.

Кожны рабочы і работніца павінны памятаць, што перавыбараў адываюцца ў вельмі склад-ных палітычных аbstавінах, пры ўзрошай актыўнасці ўсіх пластоў насельніцтва.

Клікавы вораг зірка сачыць за ходам перавыбарчай кампаніі, ён мерае магутнасць са-вецкай дзяржаўкі ступеню актыўнага ўзделу рабочае кляси ў перавыбараў саветаў, ступень-но камуністычнага ўплыву на працу саветаў. Ён ускладае вілікія надзеі на акулаўчынне саветаў і пераадражэнне гарадзкіх саветаў.

Гэта значыць, што перавыбараў саветаў у сучасных умовах робіцца адніз з форм кляса-

вае барацьбы, дзе асабліва выразна выяўля-еца процівгласаў інтересаў рабочае клясы і кіруемага ёй слянства, з аднаго боку, і новай гарадзкой і вялікай буржуазіі—з другога боку.

Барацьба адываюцца за ўладанне саветамі,

за ўплыву на асноўныя масы працоўнага на-селініцтва.

Пралетары і пралетаркі павінны па гэтых вы-бараў на саветы паказаць рабочы рост сваёй актыўнасці, арганізавацца і палітычнае съядо-масці, якія прызваны адыгрывать кірую-чую ролю ў саветах.

Таму ЦК КП(б) заклікае ўсіх рабочых і ра-ботніц прымыць актыўны ўздел у перавыбараў саветаў, узмаяцічы гэтым самым дыктатуру пралетарыяту і забісьпечваюць перамогу сацы-лізму.

Сярод рабочых не павінна быць тых размо-ваў: і без мене абыдуцца, як такі даволі на-хадзіцца на гэтых выборах.

Ніяма і не павінна быць півднага рабочага, північнага работніца, якія-б на прымалі ўзделу ў перавыбарчай кампаніі.

Усе 100 процентаў рабочае кляси на перавыбараў сваіх дэпутатаў.

Таварыши, патрабуйце ад сваіх дэпутатаў ранешага склікання для яснай справаздачы аб усіх прарабленай працы. Цікаўся працай сэцій, узважваюць ўсе дасягненіні, ці ніяма дзя-небудзь праблемаў.

Таварыши, калі на перавыбарчых сходах будзе аграварваша паказ камуністычнай партыі паводле абраіных дэпутатаў, пісьмовна обдумайце кожную прарапанову выходячы з клясавых ін-таресаў рабочае кляси.

Капіталісты ўзмоцнена гатовіцца новай войні супроты СССР. На гэтых спробах ворагаў саветаў наша мірнае будаўніцтва рабочых і работніц адкажуць актыўным ўзделам у перавыбараў саветаў, узмаячыненне саветаў.

Зусім відавочна, што пасыпешна будаўніцтва сацыялізму ў вілікай ступені залежыць ад таго, як пасыпешна працуе нашы саветы, як разыўваеца савецкая (пралетарская) демакратыя, якая паказае магутнасць і згуртаванасць рабочай кляси, гатовы абароніць сваю прарабскую дзяржаўку ад спробы імперыялістичных дзяржаваў.

Кожны рабочы і работніца павінны памятаць, што перавыбараў саветаў—новыя войні.

За будаўніцтва сацыялізму ў нашай краіне.

За разыўвіцце пралетарскай демакратыі.

За саюз рабочых і беднікаў з серадняком.

Супроты бюрократызму. За рэжым эканоміі нашым дзяржаўным і гаспадарчым апарате.

За бальшавіцкую партыю.

ЦК КП(б).

## 150 запытаньняў.

Аб лёзунгах і рабочай памяці. — Гутаркі на тэму днё. — «Я нічога не зрабіў». — Моладзь паказвае «прыклад». — Чаго мы па-трабуем ад новага гарсавету.

Падрыхтоўка да перавыбараў на Менскай электрастанцыі выказалаася выключна ў лёзунгах. Іх было многа і, галоўнае, рассыпаны яны былі паўсюды. Мясцовыя мастакам прышлю-ся пралетары не адну «каплю фарбы», пакуль на станцыі ўжо не засталося і аднаго кавалка вольнага месца, дзе-бы лёзунгу нават «прыліч-на» было вісце.

Лёзунгі былі ўсякія: пачынаючы думкамі Леніна і ўрэшце простымі заклікамі: «Не за-будзь, 17-га справаздачны сход».

І ўсё-ж забылі. Відаць памяць ў рабочых драная. Замест 5-ці гадзін пачалі забірацца ўжо калі 6-ці. Зібірацца туга. Па адным, па два. І калі званок старшыні прызываў да падыходу, усяго прысутнічала на звыш 50 проц. усіх рабочых (процэнтаў 15 рабочых былі за-няты на 3-й зымене).</

## Плян съвятавання 9 гадавіны Чырвонае армії.

ПА ГОРАДУ.

## Чырвонае армія.

21-га лютага вечары у Беларускім Дзяржаўным Тэатры—урачыстасце пасяджэнне гарсавету супольна з гарнізонам: сабраннем начскладу пры ўзведзеніі парт. і прафактыву з дакладам „Аб 9-й гадавіне Чырвонае армії і чарговых задачах вайсковага будаўніцтва“. Паслы дакладу спектакль.

На звязу саюзу прац. мастактва, які распачицца на 21-га лютага ў кіно „Культура“, запрашошаца чырвонаармейцы, з якімі адчыненіем урачыстасць Паслы урачыстай часткі—пастапоўка.

Ва ўсіх іншых кібо гораду даўчыца па 2 кіносаенсы на чырвонаармейцаў запрашошыя рабочымі з дакладамі аб 9-й гадавіне Чырвонай армії.

22-га лютага для хворых чырвонаармейцаў Менскага вайсковага Шпіталю—канцерт у шпіталі. Козыраўскія казармы аблужылі кіно-перасоўку Белдзяржкіно. У Доме Чырвонае Армії—спектакль.

23-га лютага ў 11 гадзін раніцы—парад вайсковых часціз з узделам рабочых делегаций. Паслы параду—урачыстыя сходы і вечары вайсковага службачных у часціах супольна з шефствуючымі рабочымі арганізаціямі і сапрыхітнічаючымі ячайкамі КПБ і ЛКСМБ. У клубе прац. Асветы спектакль.

20 і 27 лютага—выезды ў падшэфныя вёскі з дакладамі ѿ Чырвонае армії.

## Па прафсаюзах.

## Падрыхтоўчая праца.

1) Афармляюща ячайкі ТДА-Авіахіму, а там, дзе іх няма,—дапамога арганізаціі іткіх шляхам шырокага азіянізменення з мэтай і задачамі гэлага таварыства.

2) Прыватна першыя крокі да ўтварэння вайсковых куткоў і гурткоў, а дзе магчыма—стралковіці, прынаглядзячы да гэлага камскладу саўнай часці і начскладу запасу ў членеу данім слоў.

3) Падбор вайсковас—і спартыўнае літаратуры для клюбіў і чырвоных куткоў. Усе бібліятэкі клюбу, чырвоных куткоў папаўняючыя вайсковыя літаратуры, праводзіцца выстаўкі вайсковас літаратуры.

4) Прыватна групавыя гурткі камскладу саўнай часцій з рабочымі на прадпрыемствах, у чырвоных куткоў—аб Чырвонай армії, сучасных сродках абароны і веніціяна наслененія.

5) Праводзіцца кампанія сярод члену парты і прафсаюзія актыву за ўзміненіе падпіскі на вайсковыя газеты („Красную Звезду“, „Краснай армейской Прапад“).

У працягу сяртвіція на члену парты і прафсаюзія падпіскі на вайсковыя прадпрыемствах.

## Падрадак съвятаваньня:

1. 22-II—урачыстыя вечары—пасяджэнін (у клюбах ці ў спэцыяльна нанятых для гэлага памішканіях) члену саюзу з сапрыхітнічымі часціямі з дакладамі ад Чырвонае армії, задачах абароны і веніціяна наслененія. У заключэніе вечару—магистрактава [кіно-спектакль], жывая газета і спартыўныя саўнай нумары ёсламі сапрыхітнічымі часціямі начскладу запасу даннага саюзу.

2. Агульны ўзел груп рабочых і спэцыяльных делегаций ад прадпрыемстваў у стралковых, конна-спартыўных і жывых спартыўных сапрыхітнічымі часціямі Чырвонай армії.

## Па лініі ЛКСМБ.

## У горадзе:

1. 19-га лютага на агульных сходах ячайкі даклады „Вынікі работы ячайкі ў галіне веніціяна і канкрэтных задачах далейшай работе“.

У гэтах дакладах неабходна адзначыць усю працягленую ячайкай працу на веніціяна, праверыць

стан і ступень увагі да гэлага пытання, паставіць перад кожнай ячайкай конкретныя мерапрыемствы, якіх неабходна правесці ў бліжэйшы час, например, арганізація вайсковага гуртка, стралковага гуртка, санітарнае каманды і г. д.

2. З 19 да 27 лютага арганізующа масавыя вечары ў клубах ячайкі, юнітэцкімі супольна з вайсковыми часціямі. У гэтыя дні наладжаючыя арганізаціі вайсковыя гульні камсамольскіх арганізацій супольна з вайсковыми часціямі.

3. 27-га лютага арганізуецца агульна-гарадзкое стралковое спартыўніцтва на лепшага стралка камсамольца.

## ПА ВЁСЦЫ:

Паміж 20 і 27 лютага праводзіцца даўчыца на сходах ячек, моладзі ў суседніх з вайсковыми часціямі райёнах ад міжнародных становішчаў і задачах абароны, а таксама намічаючыя практичныя мерапрыемствы па веніціяна.

## У пінэр-арганізаціі:

Паміж 19 і 27 лютага праводзіцца гурткі па атрадах і зіньвельцах ад гэлагіне Чырвонае армії, а таксама арганізующа раёнаўныя пінэрскія вечары, экскурсіі ў казармы і г. д.

## Съвятаванье ў вёсцы.

## Падрыхтоўчая работа:

1. Правесці перад съвятам (пачынаючы з 15-II да 22-II) гурткі ў хатах-читальнях, нарадамах і чырвоных куткоў на темы: а) гісторыя Чырвонае армії, б) задачы Чырвонае армії ў мірны перыяд, в) міжнароднае становішча і настаянныя пагрозы новае вайны, г) абарона СССР і веніціяна наслененія, д) задачы гурткі ў мірны перыяд.

2. Арганізація выстаўкі кніг ад Чырвонае армії пры бібліятэках.

3. Высьціцца спэцыяльныя нумары наслененія газет, прысвечаныя дню Чырвонай армії.

## Парарад съвятаваньня.

1. У дні съвята (23—25-II) правесці ўрачыстыя сходы разам з чырвонаармейцамі з дакладамі на тему: „Чаму мы съвяткуем дзень Чырвонае армії“.

2. Пагоды на пінэр-арганізаціі арганізація вечары, прысьвечаны дню Чырвонае армії.

3. Прыстасавана да дні съвятаваньня адчыненіе веніціяна куткоў і гурткоў вайсковых ведаў: ўчыгасца сялянства ў ТДА-Авіахіму.

У школах гораду і вёскі праводзіцца вечары щанішнікі з гурткамі ад съвятаваньня дню Чырвонае армії.

Усе мясцовыя газеты 23 лютага шырока асьвятляючы съвятаваньня 9-й гадавіны Чырвонае армії.

## ХРОНІКА.

Пратэст літоўцаў. Паступаючы шматлікавыя заложніцы на пратэсту жыхараў літоўскіх каленій, якіх неабходна правесці ў біліні часамі на тэрыторыі Беларусі, у сувязі з апошнім падзеямі ў Літве. У гэтых рэзоляцыях мясцове літоўскае жыхарства ганьбіць фашыстычнай Літвой.

Праграму гуртной антилітлігічнай і кааперацыйных выдае Галоўпалаітасць. Па БССР зараз наўчыўся звыш 300 гэтых гурткоў.

Літоўская газета „Чырвоны Сейбіт“ выходзіць 18 сакавіка. Газета будзе прысвечаныя Мопр’ю.

Літоўскія адвальнікі рабіцца арганізація ў Менску. На ім будзе наўчыўся 25 чал.

Апарат дзеля лячэння глухіх.

У Літванску наўчальным інстытуце выстаўлены апарат дзеля лячэння глухіх шумам. Спрабы паказалі, што глухі пасля паўгадзіннага сэнсу чујуць значна лепш.

## САВЕЦКАЯ НАУКОВАЯ ХРОНІКА.

— Ёдзэсія водарасы. З Адэсі адпраўлена павуковае экспедыція дзеля абыльгаваньня растучых на чорнаморскім побярэжжы водарасція, у якіх ёсьць значная колькасць ёдз.

Ахова Лінінграда ад паводкі. Геалагічны інстытут распрацаваў праект грандыўнай плаціны дзеля аховы Лінінграда ад магнітных паводків. Плаціна будзе аbstалёвана наўчышымі тэхнічнымі прыладамі, якіх дадуне матчымастцаў у любы момант пры дамамозе электрычных апаратуў затрымліваць падпор марской вады ад штурмовых ветраў.

— Новая наборная машина. Тэхнік Добраторвorskі ў Ціверы зрабіў паборную друкарскую машину, значна прасцейшую за ўсе існаваўшыя да гэтага часу. Гэта машина амаль што ў два разы таннейшай за „лініяцін“ і выгадная пры карыстанні. Спрабы дали добрыя вынікі.

## АПАВЯШЧЭНЬНІ.

## Нарада па пінэррабоце.

У суботу, 19-га лютага, рэдакцыя газеты „Чырвоная Зімна“ сумесна з ЦЮП, ЦК ЛКСМБ і Менскім бюро ЮП склікае нараду па пытаннях:

«Арганізація досугу пінэрраў і набыцьцё імі тэхнічных ведаў».

Нарада адбудзіцца ў памішкані фойз Асобы Асобы (Камуністычная вул.). Пачатак у 7 гадзін.

На нараду запрашоўца: правадыры атрадаў гор. Менску, педагогі і бацькі пінэрраў. Акрамя гэтых таварышоў, персональна запрашоўца члены камітэта Сацыяпука НКА і члены методычнага камітэту НКА.

Акрамя гэтага, запрашоўца на нараду ўсе таварышы, якіх цікавіцца пытаннямі пінэрскага руху.

Рэдакцыя газеты «Чырвоная Зімна» ЦЮП ЦК ЛКСМБ.

— 25-га і 26-га лютага г. г. адбудзіцца дызінажыція пінэрскага каледжу спартыўных саўнай.

1. Індывідуальная на дыст. 20 км., старт у 11 гадз. 30 хв., раніці па вороч. „Тры карміны“, фініш у 12 гад. 30 хв., прошоў спартыўніцтва трэхраза.

2. Камандная на дыст. 30 км., старт у 11 гадз. 30 хв., фініш у 13 гад. 30 хв.—у тым-же месцы, дзе і індывідуальная спартыўніцтва.

Запрашоўца прадстаўнікі грамадзкіх, савецкіх, прафесіональных і спартыўных арганізацій.

Арганізісці.

— Даводзіцца да ведама ўсіх таварышоў, саўнай браўлеці, кандыдату 1 рэзідэнцыі камісіі Менскага аргуковага суду пачаць разгляд справы 12 злачынца, якія зрабілі растрату, падрабленыя рахунак, кражу дзяржаўнай маємасці ў нядзелю, 20 лютага, адбудзенія пінэрскага каледжу.

Г. С.-І. Суд прысудзіцца да ведама ўсіх таварышоў, саўнай, якія зрабілі растрату, падрабленыя рахунак, кражу дзяржаўнай маємасці ў нядзелю, 20 лютага, адбудзенія пінэрскага каледжу.

— 19-га лютага на дыст. 30 км., старт у 11 гад. 30 хв., фініш у 13 гад. 30 хв.—у тым-же месцы, дзе і індывідуальная спартыўніцтва.

Суд прысудзіцца да ведама ўсіх таварышоў, саўнай, якія зрабілі растрату, падрабленыя рахунак, кражу дзяржаўнай маємасці ў нядзелю, 20 лютага, адбудзенія пінэрскага каледжу.

— Суд прысудзіцца да ведама ўсіх таварышоў, саўнай, якія зрабілі растрату, падрабленыя рахунак, кражу дзяржаўнай маємасці ў нядзелю, 20 лютага, адбудзенія пінэрскага каледжу.

— Суд прысудзіцца да ведама ўсіх таварышоў, саўнай, якія зрабілі растрату, падрабленыя рахунак, кражу дзяржаўнай маємасці ў нядзелю, 20 лютага, адбудзенія пінэрскага каледжу.

— Суд прысудзіцца да ведама ўсіх таварышоў, саўнай, якія зрабілі растрату, падрабленыя рахунак, кражу дзяржаўнай маємасці ў нядзелю, 20 лютага, адбудзенія пінэрскага каледжу.

— Суд прысудзіцца да ведама ўсіх таварышоў, саўнай, якія зрабілі растрату, падрабленыя рахунак, кражу дзяржаўнай маємасці ў нядзелю, 20 лютага, адбудзенія пінэрскага каледжу.